


Уважаемые читатели!

*Рекомендуем вашему вниманию новые издания,
выпущенные издательством "Белорусская
Энциклопедия имени Петруся Бровкы",
которые поступили в фонд нашей библиотеки*



*Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси =
Symbols of Belarus / склад. : В.А. Тыворская, В.А.
Дудко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2020. – 224 с. : іл.*

Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб'ектамі і з'явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны.




*Жыровічы : пад святым Пакровам =
Жировичи : под святым Покровом = Zhyrovichy
: Under the Holy Veil : энцыклапедыя / рэдкал. :
В.У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск :*

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 232 с. : іл.

З даўніх часоў Жыровічы былі сакральным месцам на карце Беларусі. Пакланіцца Жыровіцкаму абразу Маці Божай, які прызнаны праваслаўнай і каталіцкай канфесіямі чудатворным і ў наш час шануецца не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі, прыходзяць не толькі беларусы, але і людзі з іншых краін, розных сацыяльных саслоўяў. Сведкам шматлікіх войнаў, якія зведала беларуская зямля, сталі сцены Жыровіцкага Успенскага мужчынскага манастыра. Жыровічы вытрывалі шматлікія выпрабаванні і зазналі ліхалецце, сёння гэта - аграгарадок. Тут захоўваюцца традыцыі мінулага і робіцца ўсё для стабільнай сучаснасці і будучыні. У ім дзейнічаюць аграрна-тэхнічны каледж, Успенскі манастыр, Мінская духоўная семінарыя, аб ім складзена гэта энцыклапедыя.

Кніга ўтрымлівае каля 200 артыкулаў, прысвечаных гісторыі і сучаснасці Жыровічаў. Большасць з іх дапоўнены спісам выкарыстанай літаратуры, што мае вялікую каштоўнасць для будучых пакаленняў даследчыкаў. Даведнік будзе цікавы ўсім, хто імкнецца ведаць больш аб гісторыі і сучаснасці сваёй краіны.



Курловіч, П.С. Пасланне сівых стагоддзяў. Унікальныя скарбы Беларусі : для сярэд. і ст. шк. узросту / П.С. Курловіч – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 40 с. : іл. – (Гісторыя для школьнікаў).

Беларусь часта называюць краінай скарбаў. І сапраўды, беларуская зямля багатая знаходкамі розных часоў. Кніга знаёміць чытачоў з цікавымі артэфактамі праз прызму беларускай гісторыі. Тут разглядаюцца скарбы розных відаў (рэчавыя,

грашовыя і грашова-рэчавыя), раскрываюцца мэты, з якімі яны былі ўхаваны, а таксама надаецца ўвага звесткам аб выяўленні окарбаў і іх вывучэнні навукоўцамі.

Выданне прызначана для вучняў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быць цікавым для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.



Жди меня, и я вернусь... : сборник поэзии о войне / сост. Т.Ф. Рослик – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – 128 с.

В сборник вошли известные произведения о Великой Отечественной войне Ю. Друниной, М. Дудина, К. Симонова, Я. Смелякова, Г. Суворова, А. Суркова, А. Твардовского, С. Куняева, В. Кострова, Е. Исаева.




Доманская, Л.В. Детям о профессиях : для мл. шк. возраста / Л.В. Доманская. – Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. – 176 с. – (Большая энциклопедия маленького профессора).

Благодаря материалам книги младшие школьники познакомятся с разными профессиями. Для каждой профессии приведены её плюсы и минусы, названы качества, которыми должен обладать специалист, а также необычные

и интересные факты и история возникновения и развития профессий. Книга будет полезна для самостоятельного чтения, для чтения в семейном кругу, а

также для проведения воспитательной работы на уроках и во внеурочной деятельности.



Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. Т.6. Могилёвская область. В 2 кн. Кн. 1. А-К / редкол. : О.В. Ванина (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. – 504 с. : ил.

Универсальное многотомное издание, каждый том которого посвящен отдельной области Республики Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. 4-й том энциклопедии в 2-х книгах, посвящен Гродненской области. В энциклопедии в систематизированном порядке дана информация обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве и т.д.